



П А Р Т Ы Й Н А Е Ж Ы Ц Ц Ё

ПАРТАРГАНІЗАЦЫЯ Ў БАРАЦЬБЕ ЗА ВЫСОКІ ЎРАДЖАЙ

У сваім гістарычным аглядзе на XVIII стазеце ВКП(б) таварыш Сталін паставіў адной з асноўных задач у галіне развіцця сельскай гаспадаркі — дабіцца ў нашай краіне штогоднай вытворчасці зярна на 8 мільярдаў пушоў з сярэдняй годжайнасцю 12—13 цэнтнераў на гектара.

Кіруючыся ўказаннямі таварыша Сталіна, партарганізацыя Гомельскага раёна дасягнула значных поспехаў у барацьбе за павышэнне ўраджайнасці калгасных палёў. Магутным стымулам у справе далейшага арганізацыйна-гаспадарчага ўмацавання калгасу, павышэння ўраджайнасці з'явілася пастава СНК СССР і ЦК ВКП(б) «Аб змяненнях у палітыцы заходаў і закупак сельскагаспадарчых прадуктаў».

Значна палічылася ўдзяльніца ў калгасе, павысілася плывасць калгасных масаў да грамадскай гаспадаркі калгасаў. Увага нашай партыйнай арганізацыі за апошнія годзі была накіравана на ўдзяленне правільных севабаротаў ў калгасе. На працягу 1938—1939 гг. у 45 калгасеў былі ўведзены правільныя севабароты і ў мінулым 1940 годзе поўнацю закончана ўвядзенне севабаротаў у астатніх 11 калгасеў раёна.

У аснове гэтай работы апрача правільнага арганізацыйна-гаспадарчага кіравання павінна быць паставлена задача ўнесці тэхніку севабароты, якія поўнацю забяспечылі б развіццё ўсіх галін сельскай гаспадаркі. У мэтах унягоднага трасавання і педупушчэння скарачэння плошчы зерных культур асвоена і асаваітва пад пахонай значная частка паліўных зямель.

Вялікую ролю ў справе паліўнага кіравання сельскай гаспадаркі адыграла ўмацаванне існуючых і стварэнне новых калгасных партыйных арганізацый, кампартыі і партыйна-комсамольскіх груп.

Усяго ў раёне зараз налічваецца 5 калгасных партыйных арганізацый і 8 кампартыі груп.

Узровень сельскай гаспадаркі па выскі ступені ўраджайнага паказала партыйная арганізацыя калгаса «Першае мая», Шпінскага сельсавета. Партарганізацыя сістэматычна займаецца пытаннямі калгаснай вытворчасці, на чале калгаса стаяць камуніст тав. П. Я. Карабоў, Пятроў кіруюць калгас заваяваў першынства на ўраджай зерных у раёне.

Калі ў 1939 годзе калгас атрымаў сярэдняй ўраджай зерных 10 цэнтнераў з гектара, то ў 1940 годзе ён зняў на 17,1 цэнтнера з гектара, а па асобных культурах і значна вышэй. У калгасе вырастае выдатныя людзі — наватары сацыялістычнай сельскай гаспадаркі. Выступілі агародніч тав. Фралюў ужо два разы ўдзяльніцаў на Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўцы, Калыпагам на выстаўку ў 1941 годзе з'яўляецца званнем — агародніч тав. Зяотніцаў, які дабіўся ўраджаю ствольнай морквы 630 цэнтнераў з гектара. Вялікую работу правёў калгас па асушчэнні і асваенню новых зямель.

Таксама ўпorna змагаецца за высокі ўраджай партарганізацыя калгаса «Чырвоны хлебавод». Калгас гэты з'яўляецца багатаеім у нашым раёне. Даходы яго ў 1940 годзе склалі 650.000 рублёў. Партыйныя і непартыйныя большавікі калгаса з кожным днём усё больш умалюваць грамадскую гаспадарку.

Асабісты прыклад камуністаў і комсамоўцаў, шырока разгортваюць сацыялістычныя саборніцтва ў 1940 годзе сярэдняй правядзенню сельскагаспадарчых работ арганізавана, у вызначаны партыйны і ўраджай тэрміны. Калгасны актыві былі мобілізаваны на барацьбу са стратамі пры ўборцы ўраджаю. Гэта даю ацвяральныя вынікі.

Калі сярэдняй ўраджайнасці зерных культур у 1939 годзе складала 6,3 цэнтнераў з гектара, то ў 1940 годзе яна павялічылася да 10,5 цэнтнераў з гектара.

Тэра з гектара, то ў 1940 годзе ўраджайнасць даходзіць да 9,8 цэнтнера з гектара, а па асобных культурах (яравая пшавіна, ячмень) і значна вышэй. Ураджай прася паважліва амаль у два разы, а трэці — больш чым у тры разы.

Рост ураджайнасці ў параўнанні з мінулым годам даволі значны. Аднак гэтыя дасягненні не даюць нам права спакойна спаць, тым больш, што ў раёне ёсць яшчэ калгасеў, дзе з прычыны незахавання агра-тэхнічных правілаў, а таксама ў выніку неацэнкавага кіравання з боку раённых арганізацый ураджай ішчэ нізкі. Асабліва нізкі ўраджай у калгасеў Прыбытоўскага сельсавета.

У бягучым годзе вызначана правесці вялікую работу па расшырэнню пасевных плошчаў за лік асваення новых зямель. Такіх неканрутых масіваў у раёне доволі многа. У аіных толькі калгасеў Карналінскага, Міхайльскага і Дзятковіцкага сельсаветаў неасвоеная зямля з'яўляе 5.000 гектараў. Партыйныя і саветскія арганізацыі раёна паставілі сабе задачу асвоіць гэтыя зямлі, прымушчы іх даваць багаты ўраджай.

На правядзенне гэтай вялікай работы мабілізуюцца калгасныя масы раёна. Плян меліярацыйных работ за 1940 год у раёне значна перавыкапал. Асушана 695 гектараў балот, пры плане асушкі ў 600 гектараў. Напята 999 гектараў паліўны, у тым ліку 640 гектараў балот. Расчышчана і раскарчавана 974 гектара.

Яшчэ вясной мінулага года камуністы раёна на партыйнай канферэнцыі ўзялі павіненне аб асушчэнні Дняпра-Сожскага трохвугольніка, які знаходзіцца на стыку 3 раёнаў. Работа гэта выканана паспяхова. Прадпоўжан магістральны канал працягласцю ў 10 кілометраў. Закончаны вышукальныя работы, тым самым пачытавана база да поўнага асваення трохвугольніка ў 1941 годзе. Асваенне гэтых забалочаных зямель даасць магчымасць расшырыць кармавую базу калгасеў раёна.

Праца калгасніцкаў, укладзеная ў асушчэнне гэтых балот, не прайшла дарэмна. На асушчаны і асвоенныя пашчы сабраў багаты ўраджай, у два-тры разы перавышыў ураджай астатніх зямель. Ураджай прася, напрыклад, даходзіць да 23 цэнтнераў з гектара, аўса — да 19 цэнтнераў. Калгаснікі на справе ўдзяльніца, якую выгаду прыносяць меліярацыйныя работы.

Гомельскі сельскі раён размяшчае вакол індустрыяльнага цэнтра — горада Гомеля. Пытанне аб развіцці гароднічнай базы вакол горада набывае велізарнае значэнне. Ужо за трайгоўны год дасягнуты некалькі поспехі ў развіцці гароднічнай і садаводства і павышэнні ўраджайнасці гэтых культур. Пасевная плошча гароднічных культур у параўнанні з 1938 годам павялічылася больш чым на 35 проц. Плян сабраў гароднічных культур мінулага года выканан на 180 проц. пры захаванні ўсіх агра-тэхнічных правілаў.

Аб паспяховай барацьбе партарганізацыі за высокі ўраджай сведчыць таксама рост ліку ўдзяльнікаў Усеаюзнай сельскагаспадарчай выстаўкі. У 1940 годзе 138 перавышчыў сельскай гаспадаркі раёна заваяваў права ўдзелу на выстаўцы. Сярод іх многа камуністаў-перадавікоў. Рад калгасеў і перадавікоў раёна ўжо зацвердзілі кандыдатамі на выстаўку 1941 года.

Перад партыйнымі, саветскімі і зямельнымі арганізацыямі раёна стаяць задачы забяспечыць у 1941 годзе новыя поспехі: узначала правесці вяснову саўбу, дабіцца ўраджаю не менш 100 пушоў зерных і 170 цэнтнераў бульбы з кожнага гектара. За ажыццяўленне гэтай задачы ўраджайнага змаганьня раёна партыйная арганізацыя.

З. С. КАЙНОУ, сакратар Гомельскага РК КП(б)Б.

У авангардзе саборніцтва

Да дошкі вытворчых паказальнікаў штодзень, пасля зямлі, сямінашча групы рабочых. «Хто заваяваў першынства?» — гэтае пытанне цікавіць кожнага.

— Зноў Палабел даў чатыры нормы...  
— У Доўнара — 230 процантаў...  
— Глядзі-тка, Барачоўкі так і не выпусцілі пераходнага чыронага спітэ...  
— Малайты, робяты! Трымаюць сваё слова...

Прозвішчы, упамінаемы тут, — гэта прозвішчы камуністаў — перадавікоў сацыялістычнага саборніцтва. Партыйная арганізацыя вагонарамонтнага заводу імені Масікоўска (г. Мінск) па-большавіцку ўзначала новыя вытворчы ўздым, выліканы падрывоўкай да XVIII Усеаюзнай партыйнай канферэнцыі.

У мінулым годзе завод значна палепшыў сваю работу. Ажыццяўленне Указа Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР ад 26 чэрвеня 1940 года ўмацавала прапоўную дысцыпліну на заводзе, узяла прадукуцельныя працы. Завод у тэрмін выкапаў галавы вытворчы план, даўшы значны прырост прадукцыі ў параўнанні з пазыраванымі годамі.

Але гэтыя поспехі не спакойлі партыйную арганізацыю і рабочы казактэў. Дабіцца ў новым годзе яшчэ лепшых поспехаў, сустраць XVIII Усеаюзную партыйную канферэнцыю новымі вытворчымі перамогамі — такія павіны выстунаць партарганізацыя перад калектывам завода.

У асноўным пеху камуністы з'яўляюцца арганізатарамі сацыялістычнага саборніцтва і стаханавскага руху, паказваючы пры гэтым асабісты прыклад.

У вагонарамонтным пеху асабісты поспех дабіліся камуністы — сёсар т. Доўнар і провельшчык т. Палабел. Абодва яны сістэматычна выконваюць па 2,5—3 і больш норм у змену. Па іх раўняюцца сёсар-абмывальнік т. Макароў, мелік т. Шаляхін, брыгадэр сёсараў-замочнікаў т. Рак і многі іншыя стаханавы.

Перадавікі вытворчасці з'яўляюцца і камуністы кузнечнага пеха. Кавалі т. Шыманька, Гольберг, Каровіч штодзень дабіваюцца выдатных паказальнікаў, перавыкапваючы ў 2—3 разы звычайныя нормы вытворчых. Як і камуністы вагонарамонтнага пеха, яны ўзначальваюць стаханавы рух, дапамагаючы адстаглым рабочым.

АБ МОВЕ І СТЫЛІ РАБОТНІКАЎ ПАРТЫЙНАГА АПАРАТА

ВІСНІКА. (Нар. «Звязды»). Парычвал партыйная арганізацыя Віленскага абкома КП(б)Б. У даякных зашыхах, на з'яўі сходы неспэшае пытанне: аб мове і стылі работнікаў апарата абкома.

Вядомае, выдалося літаратурным стылем, высокая ісьменнасць неабходны кожнаму грамадскаму работніку. Тым больш гэта неабходна партыйнаму работніку. Кожны партыйны работнік павінен ясна выказаць і калякта фармулаваць свае думкі як усна, так і ісьмова. Сказаўце мовы, неахайнасць літаратурнага стыля ў партыйных дакументах прыводзіць да блытаніны і непарозуменняў.

Ад такіх парок у мове і стылі не асабана ішчэ некаторыя работнікі абкома КП(б)Б. У даякных зашыхах, напрыклад, інструктараў абкома тт. Чыгнарова, Сарвайскага і іншых сустракаюцца такія «сперы» стылістычнага паракту, што за іх нельга ўспіць сьне выказанай думкі.

У такіх жа неахайным стылі ішчэ асобныя работнікі абкома праецы пастапоў. Загальны аддзель абкома, не зважаючы ўвагі на мову і стыль пастапоў, візуючы іх, а потым на пасляжонных бора ў раздзек выпадку прыходзіцца дерабрабляць усё панава. Інструктар тав. Янаў, правяршыўшы работу прадпрыемства ў Сьвірскім раёне, так напісаў вывады, што зразумець з іх сутнасць справы не было ніякай магчымасці.

Некаторыя таварышы не сочаць за сваёй мовай, выступаючы на сходах, вараць блытана, неахайна, чым стаяць сьне ў неахайнасце становіцца перад аўтарытэтам.

Аб гэтых неахайных таварышаў на сходы даякчаты тав. Ганчароў і выступаючы ў спрэчку тт. Каменскі, Шандзель, Прохараў, Ішчуга і іншыя.

У 1926 годзе тым-жа Нікалаем Развіліа стварэна друкарня ў Невіжы з мэтай выдання кніг, накіраваных супроць каталіцызму, ў аарону новага евангеліскага вучэння, гараць прыхільнікамі яго ён з'яўляўся. У тым-жа 1926 годзе ў Невіжы выхадзіць калывіністы каталіц, вывады на беларускы мове Сімона Будным.

Адначасова з Сімонам Будным у XVI стагоддзі становіцца вядомым імя вандроўнага беларускага друкара Васілія Ціпінскага-Омельяніча (паразіўся каля 1530 г., памёр каля 1604 г.). З іменем Васілія Ціпінскага звязана выданне двух кніг «Новага Завета» і ўрыўка з трэцяй кнігі ў перакладзе на беларускую мову. Гэтыя кнігі друкаваліся ў вандроўнай друкарні Ціпінскага без поўнага месца і часу друкавання, але, мабыць, каля 1580 года.

Асабае месца ў гісторыі беларускага друку займае Зьбуздава. З Зьбуздавым звязана імя маскоўскай першадрукароў Івана Фёдарова і Пятра Мціслаўна якім прышлось бегчы ад варагаў з Масквы ў Беларусь. Тут Іван Фёдароў і Пётр Мцісла-

выхоўваюць у іх сацыялістычныя адносіны да працы.

Важнае мерапрыемства па павышэнню прадукцыйнасці працы ажыццяўлена зараз у калгасным пеху. Тут устаноўлены чырвоныя сляжкі, якія ўтрымваюць станкі стаханавы, даўшы лепшы паказальнік за змену.

Стаханавец-шпифавальшчык камуніст т. Барачоўскі выконвае звычайнае заданне на 300 і больш процантаў. Ён утрымлівае пераходны сляжок. Барачоўскі за пераходны сляжок зноў больш ажыццяўляе саборніцтва ў калгасным пеху. Гэты пех вытворчы план мінулага года выкапаў на 20 дзён раней тэрміну.

Дрэна адыбавілася на работе завода штурмаўшчына ў кампы кожнага месца ў вагонарамонтным пеху. Партыйная арганізацыя зварнула на гэта ўвагу. Іааўна агудны партыйны сход у параку праверы выканання сваіх пазыраваных рапных даслужак даклад аб работе пеха. Азвучыўшы, што ў апошні час пех працуе больш раўнамерна, сход паставіў перад камуністамі пеха задачу канчаткова кі-з'яўляць астатні штурмаўшчыны, ішчэ шырэй разгортваюць сацыялістычны саборніцтва.

Зараз у пеху павяліжыся новыя стаханавы, і да мінулага звышша брэк.

Рахуючыся да XVIII Усеаюзнай партыйнай канферэнцыі, многі брыгады (тт. Палабел, Рака і ішч.) узялі абавязальствам да ішчэ адкрыцця канферэнцыі дасягнуць выкапання норм да 300 і больш процантаў. За ажыццяўленне гэтых абавязальстваў змагаюцца зараз стаханавы завода.

Бясспрэчна, на заводзе яшчэ не скарыстаны ўсе магчымасці для дасягнення выдатных прадукцыйнасці працы і канчаткова знішчэння браку. Але прывяленныя факты вараць аб тым, што партыйная арганізацыя завода ўзяла правільны напрамак.

Провільны саадуваючы кантроль з'яўна адміністрацыі з партыйна-магавай работай, арганізацыя і ўзначальваючы сацыялістычны саборніцтва, партарганізацыя мабілізуе рабочы калектыв на ластую сустрачку XVIII Усеаюзнай партыйнай канферэнцыі.

Т. ТАРАСАУ.



Частковы райком ЛКСМБ (Віцебская абласць) правёў параку сакратароў калгасных арганізацый на п'ятым паўгоўчы. На адмыку перадавы партыйны сакратары (злева направа) — А. Алексіевіч, С. Шырко, Д. Ужкоўскі і Ц. Калодна. Фото І. Юсэпа. (ВІТА).

УЗНІКНЕННЕ І РАЗВІЦЦЁ ДРУКАВАНАЙ КНІГІ

Увесь культурны свет адзначае 500-годдзе друкаванай кнігі, пачатак якога даярдуеца, як маркуеў, 1440 год.

Вынаходства друкаванага кніг, выступіўшага на сярэднявечную арану ў сярэднім XV стагоддзі з гэтым, ужо распушчаны комплексам велікіх скаляных тэхнічных прасцаў, які ў ўжывае ішчэ вынаходства, мае працяглы «дзягастарычны» перыяд. Іно з'яўляецца плагам агудна-най працы многіх людзей і нават палкалоныяў і прытым не адной краіны.

Гісторыя вынаходжання сярэднявечнага словацішчя і друкаванага кніг да гэтага часу яшчэ дасягавога не ясна. Можна, аднак, канстатаваць, што пераважна большасць даслужыцкаў лічыць першым вынаходцам кінадрукавання Іаана Гутенберга. Усе даслужыцкі падзяраюць, што Іаан Гутенберг быў першым сярэднявечным, які адліваў прыфты і друкаваў кнігі.

Першая друкаваная руская кніга павілася больш чым на 100 год пазней друкаваных кніг на захадзе.

16 красавіка 1563 года ён пачаў і 1 сакавіка 1564 года закончыў друкаванне «Апостала». Каля года спатрабілася першадрукарам для гэта, каб выкапаць поўны зусім новую для іх, велікі складаную пры гэтачаснай тэхніцы работу.

Другая кніга — «Часовнік» друкаваўся ўжо зусім бастра — з 2 верасня на 23 кастрычніка 1563 года.

З усіх першадрукаваных маскоўскіх выданняў XVI стагоддзя «Апостал» (1564 г.) выважачацца найбольшым удаканаленнем як у тэхнічным, так і ў мастацкім адносінах. Высокая ісьменнасць тэкста, прыгожы, выразны прыфты, разнастайнасць заставак і, нарэшце, арыгнавалі на сваіму зместу пасляслова — усё гэта рабіла першае рускае выданне «Апостала» ўзорам для наступных рускіх выданьняў у асабнае пазнае стагоддзье.

Друкаваная кніга ў Расіі, таксама як і на захадзе, вырасла з рукапіснай кнігі і доўгі час амаль не адрознівалася ад яе, бо друкавалася поўстатутам, які звычайна ўжываўся ў рукапіснай кнізе. У першых друкаваных выданнях (галубным чынам апаінішчым) не было тэтульчых старонак, які ў рукапісных кнігах. Гэта, трэба меркаваць, было выклікана ісьменнем утай іх друкаванне нахожжанне ў выніку агудных адносін значнай часткі вышэйшага духавенства і бараў да друкаванай кнігі.

На працягу амаль палата стагоддзя ў Расіі друкаваліся выключна расійскія кнігі. Толькі ў сярэдзіне XVII стагоддзя першыя свецкія выданні. Аднак як у XVI, так і ў XVII і XVIII вяках рукапіснае кніга працягвала існаваць у Расіі парук з друкаванай.

У Расіі, Беларусь і ў Украіне (беручы ўсё тры рэспублікі ў граніцы 1940 года) друкаванне кніг павілася амаль адначасо-

ва на працягу трэцяй чвэрці XVI стагоддзя. Аднак неабходна ўказаць, што кнігі на беларускай мове пачалі друкавацца значна раней.

Пачатак вынаходжання на беларускы мове звязан з іменем Франціска Скарыны, які фактычна з'яўляецца першым беларускім друкаром.

Друкарская дзейнасць пасля Скарыны доўгі час не развілася. Толькі ў другой палавіне XVI стагоддзя, а іменна ў 1559 годзе адкрылася першая друкарня ў Беларусі ў горадзе Брэсце. У 1563 годзе ў Брэсце выхадзіць на польскай мове біблія, выданая на срэдкі Нікалая Развіліа Чорнага, прынаўна ў 1563 годзе калывіністы. Гэта біблія з'яўляецца велікім рэлігійным выданнем, бо ў свой час яна стараяна за ішчэ асабнае скарэкаліма, бачыўшымі ў ёй зброю, накіраваную супроць каталіцызма.

У 1562 годзе тым-жа Нікалаем Развіліа стварэна друкарня ў Невіжы з мэтай выдання кніг, накіраваных супроць каталіцызму, ў аарону новага евангеліскага вучэння, гараць прыхільнікамі яго ён з'яўляўся. У тым-жа 1562 годзе ў Невіжы выхадзіць калывіністы каталіц, вывады на беларускы мове Сімона Будным.

Адначасова з Сімонам Будным у XVI стагоддзі становіцца вядомым імя вандроўнага беларускага друкара Васілія Ціпінскага-Омельяніча (паразіўся каля 1530 г., памёр каля 1604 г.). З іменем Васілія Ціпінскага звязана выданне двух кніг «Новага Завета» і ўрыўка з трэцяй кнігі ў перакладзе на беларускую мову. Гэтыя кнігі друкаваліся ў вандроўнай друкарні Ціпінскага без поўнага месца і часу друкавання, але, мабыць, каля 1580 года.

Асабае месца ў гісторыі беларускага друку займае Зьбуздава. З Зьбуздавым звязана імя маскоўскай першадрукароў Івана Фёдарова і Пятра Мціслаўна якім прышлось бегчы ад варагаў з Масквы ў Беларусь. Тут Іван Фёдароў і Пётр Мцісла-

выхоўваюць у іх сацыялістычныя адносіны да працы.

Важнае мерапрыемства па павышэнню прадукцыйнасці працы ажыццяўлена зараз у калгасным пеху. Тут устаноўлены чырвоныя сляжкі, якія ўтрымваюць станкі стаханавы, даўшы лепшы паказальнік за змену.

Стаханавец-шпифавальшчык камуніст т. Барачоўскі выконвае звычайнае заданне на 300 і больш процантаў. Ён утрымлівае пераходны сляжок. Барачоўскі за пераходны сляжок зноў больш ажыццяўляе саборніцтва ў калгасным пеху. Гэты пех вытворчы план мінулага года выкапаў на 20 дзён раней тэрміну.

Дрэна адыбавілася на работе завода штурмаўшчына ў кампы кожнага месца ў вагонарамонтным пеху. Партыйная арганізацыя зварнула на гэта ўвагу. Іааўна агудны партыйны сход у параку праверы выканання сваіх пазыраваных рапных даслужак даклад аб работе пеха. Азвучыўшы, што ў апошні час пех працуе больш раўнамерна, сход паставіў перад камуністамі пеха задачу канчаткова кі-з'яўляць астатні штурмаўшчыны, ішчэ шырэй разгортваюць сацыялістычны саборніцтва.

Зараз у пеху павяліжыся новыя стаханавы, і да мінулага звышша брэк.

Рахуючыся да XVIII Усеаюзнай партыйнай канферэнцыі, многі брыгады (тт. Палабел, Рака і ішч.) узялі абавязальствам да ішчэ адкрыцця канферэнцыі дасягнуць выкапання норм да 300 і больш процантаў. За ажыццяўленне гэтых абавязальстваў змагаюцца зараз стаханавы завода.

Бясспрэчна, на заводзе яшчэ не скарыстаны ўсе магчымасці для дасягнення выдатных прадукцыйнасці працы і канчаткова знішчэння браку. Але прывяленныя факты вараць аб тым, што партыйная арганізацыя завода ўзяла правільны напрамак.

Провільны саадуваючы кантроль з'яўна адміністрацыі з партыйна-магавай работай, арганізацыя і ўзначальваючы сацыялістычны саборніцтва, партарганізацыя мабілізуе рабочы калектыв на ластую сустрачку XVIII Усеаюзнай партыйнай канферэнцыі.

Т. ТАРАСАУ.

ВІСНІКА. (Нар. «Звязды»). Парычвал партыйная арганізацыя Віленскага абкома КП(б)Б. У даякных зашыхах, на з'яўі сходы неспэшае пытанне: аб мове і стылі работнікаў апарата абкома.

Вядомае, выдалося літаратурным стылем, высокая ісьменнасць неабходны кожнаму грамадскаму работніку. Тым больш гэта неабходна партыйнаму работніку. Кожны партыйны работнік павінен ясна выказаць і калякта фармулаваць свае думкі як усна, так і ісьмова. Сказаўце мовы, неахайнасць літаратурнага стыля ў партыйных дакументах прыводзіць да блытаніны і непарозуменняў.

Ад такіх парок у мове і стылі не асабана ішчэ некаторыя работнікі абкома КП(б)Б. У даякных зашыхах, напрыклад, інструктараў абкома тт. Чыгнарова, Сарвайскага і іншых сустракаюцца такія «сперы» стылістычнага паракту, што за іх нельга ўспіць сьне выказанай думкі.

У такіх жа неахайным стылі ішчэ асобныя работнікі абкома праецы пастапоў. Загальны аддзель абкома, не зважаючы ўвагі на мову і стыль пастапоў, візуючы іх, а потым на пасляжонных бора ў раздзек выпадку прыходзіцца дерабрабляць усё панава. Інструктар тав. Янаў, правяршыўшы работу прадпрыемства ў Сьвірскім раёне, так напісаў вывады, што зразумець з іх сутнасць справы не было ніякай магчымасці.

Некаторыя таварышы не сочаць за сваёй мовай, выступаючы на сходах, вараць блытана, неахайна, чым стаяць сьне ў неахайнасце становіцца перад аўтарытэтам.

Аб гэтых неахайных таварышаў на сходы даякчаты тав. Ганчароў і выступаючы ў спрэчку тт. Каменскі, Шандзель, Прохараў, Ішчуга і іншыя.

У 1926 годзе тым-жа Нікалаем Развіліа стварэна друкарня ў Невіжы з мэтай выдання кніг, накіраваных супроць каталіцызму, ў аарону новага евангеліскага вучэння, гараць прыхільнікамі яго ён з'яўляўся. У тым-жа 1926 годзе ў Невіжы выхадзіць калывіністы каталіц, вывады на беларускы мове Сімона Будным.

Адначасова з С



